

ЗАГАД

ПРИКАЗ

29 октября 2020 г. № 719
г.Мінск

г.Минск

Об утверждении программ вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего и среднего специального образования в 2021 году

В соответствии с пунктом 20 Правил приема лиц для получения высшего образования I степени и пунктом 21 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. програму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.2. программу вступительных испытаний по учебному предмету «Русский язык» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.3. программу вступительных испытаний по учебному предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.4. програму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Замежная мова» (англійская, нямецкая, французская, іспанская, кітайская) для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.5. программу вступительных испытаний по учебному предмету «Математика» для лиц, имеющих общее среднее образование, для

получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.6. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Матэматыка» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.7. праграму вступительных испытаний по учебному предмету «История Беларуси» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.8. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.9. праграму вступительных испытаний по учебному предмету «Всемирная история» (Новейшее время) для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.10. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Сусветная гісторыя» (Навейшы час) для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.11. праграму вступительных испытаний по учебному предмету «Обществоведение» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.12. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Грамадазнаўства» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.13. праграму вступительных испытаний по учебному предмету «География» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.14. праграму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Геаграфія» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.15. праграму вступительных испытаний по учебному предмету «Биология» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения

высшего образования I ступени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.16. програму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Біялогія» для асоб, якія маюць агульную сярэдняю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.17. праграму вступительных испытаний по учебному предмету «Химия» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I ступени или среднего специального образования, 2021 год (прилагается);

1.18. програму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Хімія» для асоб, якія маюць агульную сярэдняю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені або сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 2021 год (дадаецца);

1.19. програму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для асоб, якія маюць агульную сярэдняю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені, 2021 год (дадаецца);

1.20. программу вступительных испытаний по учебному предмету «Русская литература» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I ступени, 2021 год (прилагается);

1.21. программу вступительных испытаний по учебному предмету «Физика» для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I ступени, 2021 год (прилагается);

1.22. програму ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Фізіка» для асоб, якія маюць агульную сярэдняю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі I ступені, 2021 год (дадаецца).

2. Управленію высшэго образования Главного управления профессионального образования (Е.А.Липа) и управленію профессионально-технического и среднего специального образования Главного управления профессионального образования (А.Н.Петрова) довести программы вступительных испытаний, указанные в пункте 1 настоящего приказа, до сведения руководителей соответствующих учреждений образования.

Срок исполнения – до 25.12.2020.

3. Управленію высшэго образования (Е.А.Липа) Главного управления профессионального образования обеспечить в установленном порядке:

3.1. разработку и представление на утверждение в Министерство образования Республики Беларусь учреждениями высшего образования, подчиненными Министерству образования Республики Беларусь, программ профильных испытаний для лиц, имеющих общее среднее

образование, для получения высшего образования I степени по дисциплине «Творчество» для специальностей архитектуры, журналистики, культуры и искусства, по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Срок исполнения – до 01.03.2021;

3.2. разработку и представление на согласование в Министерство образования Республики Беларусь учреждениями высшего образования, подчиненными иным государственным органам, государственным организациям, частными учреждениями высшего образования программ профильных испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования I степени по дисциплине «Творчество» для специальностей архитектуры, журналистики, культуры и искусства, по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Срок исполнения – до 01.03.2021.

4. Управлению общего среднего образования Главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования (И.В.Каржова) совместно с Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь (В.В.Гинчук), учреждением «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» (В.Н.Стригельский) обеспечить в установленном порядке:

утверждение программ профильных испытаний, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего приказа;

согласование программ профильных испытаний, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего приказа.

Срок исполнения – до 30.03.2021.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра И.А.Старовойтову, начальника Главного управления профессионального образования С.А.Касперовича, начальника Главного управления общего среднего, дошкольного и специального управления С.В.Уклейко.

Министр

И.В.Карпенко